



ДУ «ВІЦЕБСКАЯ АБЛАСНАЯ БІБЛІЯТЭКА ІМЯ У.І.ЛЕНІНА»

АДДЗЕЛ БІБЛІЯТЭКАЗНАЎСТВА, НАВУКОВЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ
І ПРАБЛЕМ КУЛЬТУРЫ

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ

Інфармацыйнае паведамленне



СТУДЗЕНЬ

Віцебск

2011

УДК 008

ББК 71.41(4Бен – 4Вит)

К 90

Складальнік Н.М. Старавойтава

Рэдактар В.М. Нявейкава

Камп'ютарная вёрстка Н.А. Пугачова

Адказы за выпуск А.І. Сёмкін

Культурнае жыццё Віцебскай вобласці : інфармацыйнае паведамленне /
ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”, Адзел
бібліятэказнаўства, навуковых даследаванняў і праблем культуры ; [склад.
Н.М. Старавойтава]. – Віцебск, 2011. – 22 с.

КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ

Інфармацыйнае паведамленне

2011 г.

Складальнік Н.М. Старавойтава

Рэдактар В.М. Нявейкава

Камп'ютарная вёрстка Н.А. Пугачова

Адказы за выпуск А.І. Сёмкін

Надрукавана на ксераксе

ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна”

210601, Віцебск, Леніна, 8-а

E-mail: vlib@vlib.by

**ІНФАРМАЦЫЯ АБ НЕГАТЫЎНЫХ З’ЯВАХ І
НЕДАХОПАХ У ДЗЕЙНАСЦІ ЁСТАНОЎ КУЛЬТУРЫ
ВОБЛАСЦІ**

(па матэрыялах абласных, гарадскіх і раённых газет)

Бакевич, Э. Цирк да и только! / Э. Бакевич // Віцебскі рабочы. – 2011. – 4 студз. – С. 8.

Бегунов, Н. Такого цирка мы не видели / Н. Бегунов // Віцебчы = Витьбичи. – 2011. – 6 студз. – С. 21.

Бегунов, Н. Деньги за цирк вернут / Н. Бегунов // Віцебчы = Витьбичи. – 2011. – 11 студз. – С. 2.

Пастернак, Т. Провал “Операции “Новый год” / Т. Пастернак // Народнае слова. – 2011. – 6 студз. – С. 10.

Пастернак, Т. Деньги зрителям возвращают / Т. Пастернак // Народнае слова. – 2011. – 11 студз. – С. 2

Усова, М. Инцидент исчерпан / М. Усова // Віцебскі рабочы. – 2011. – 11 студз. – С. 6.

О выступлении российского цирка из Костромы в Витебском ледовом Дворце спорта. Программа не соответствовала заявленной в рекламе и имела низкий художественный уровень. Это вызвало недовольство зрителей, которые потребовали вернуть деньги.

Петрова, Н. Музыка с экрана? Не все так просто / Н. Петрова //Віцебчы = Витьбичи. – 2011. – 20 студз. – С. 13.

Аб трансляцыі музычных твораў і сацыяльных ролікаў на святлодыёдных экранах на плошчы Перамогі.

ПРАДМОВА.....	4
РАЗДЗЕЛ 1. АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ.....	5
РАЗДЗЕЛ 2. КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА	6
• КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ.....	6
• КЛУБНАЯ СПРАВА.....	6
• ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ.....	8
• САМАДЗЕЙНАЯ ТВОРЧАСЦЬ.....	10
• БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА.....	11
• МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПОМНІКАЎ	16
РАЗДЗЕЛ 3. МАСТАЦТВА.....	18
• ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА.....	18
• МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ.....	20
• ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ.....	20
• КІНАМАСТАЦТВА.....	20
РАЗДЗЕЛ 4. МЕРАПРЫЕМСТВЫ, ЯКІЯ НЕ ЁВАЙШЛІ Ё ПАПЯРЭДНІ ВЫПУСК.....	21
РАЗДЗЕЛ 5. ІНФАРМАЦЫЯ АБ НЕГАТЫЎНЫХ З’ЯВАХ І НЕДАХОПАХ У ДЗЕЙНАСЦІ ЁСТАНОЎ КУЛЬТУРЫ ВОБЛАСЦІ (па матэрыялах абласных, гарадскіх і раённых газет)	22

ПРАДМОВА

“Культурнае жыццё Віцебскай вобласці” – штомесячнае інфармацыйнае паведамленне, разлічанае на сістэматычнае інфармаванне кіраўнікоў, супрацоўнікаў устаноў культуры і мастацтва горада і вобласці аб развіцці галіны культуры на Віцебшчыне.

Матэрыялы паведамлення ўключаюць тэкставыя вытрымкі і аналітычна перапрацаваную інфармацыю, падрыхтаваную на аснове публікацый з гарадскіх і раённых газет Віцебскай вобласці за перыяд з 1 па 31 студзеня 2011 года. Інфармацыя за студзень, якая не знайшла свайго адлюстравання ў бягучым выпуску, будзе размешчана ў чарговым выданні ў раздзеле “Мерапрыемствы, якія не ўвайшлі ў папярэдні выпуск”.

Інфармацыйнае паведамленне таксама ўтрымлівае звесткі, атрыманыя з аддзела культуры Міёрскага райвыканкама, Бешанковіцкай, Браслаўскай, Віцебскай, Верхнядзвінскай, Гарадоцкай, Дубровенскай, Міёрскай, Полацкай, Ушацкай, Чашніцкай, Шаркаўшчынскай, Шумілінскай раённых сетак бібліятэк, Віцебскай, Наваполацкай гарадскіх сетак бібліятэк.

Выданне можа быць карысным спецыялістам інфармацыйных цэнтраў, культурна-асветных і музейных устаноў, крэатывам, выкладчыкам, студэнтам і іншым катэгорыям карыстальнікаў.

Полацкі кінавідэацэнтр “Родина” праводзіць акцыю “Два білета по цене одного”: з панядзелка па пятніцу студэнты і школьнікі маюць магчымасць набыць 2 білеты ў залу 3D па кошту аднаго на сеанс 16.00.

(Информ. Плюс. – 2011. – 27 янв. – С. 4.)

РАЗДЗЕЛ 4

МЕРАПРЫЕМСТВЫ, ЯКІЯ НЕ ўВАЙШЛІ ў ПАПЯРЭДНІ ВЫПУСК

Напярэдадні Новага года Віцебскі аблвыканкам прыняў рашэнне аб прысуджэнні прэмія таленавітай творчай моладзі. Шэсць навучэнцаў сярэдніх спецыяльных вучэбных устаноў культуры і мастацтва атрымалі па 20 базавых велічынь і па 15 базавых велічынь – дзесяць навучэнцаў дзіцячых музычных школ і школ мастацтваў з Віцебска, Полацка, Наваполацка, Шуміліна, Лепеля і Оршы.

(Народнае слова. – 2011. – 4 студз. – С. 15.)

29 снежня ў Бешанковіцкім раённым гісторыка-краязнаўчым музеі адкрылася пастаянная выстава “Акадэмік жывапісу з Улы”, прысвечаная *І.Ф. Хруцкаму*.

(Зара. – 14 студз. – С. 1.)

У снежні ў Цэнтры рамёстваў і нацыянальных культур г. Полацка адкрылася “Беларуская фальклорная гасцеўня.

(Полацкі веснік. – 2011. – 14 студз. – С. 3.)

28 снежня ў Пастаўскім раённым ДOME культуры фінішаваў конкурс “Маладая семья – 2010”.

(Пастаўскі край. – 2011. – 6 студз. – С. 3.)

• ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ

25 студзеня ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Я. Коласа адбыўся бенефіс артысткі тэатра *Раісы Грыбовіч*.

(Народнае слова. – 2011. – 25 студз. – С. 8.)

(Віцьбічы = Витьбичы. – 2011. – 26 студз. – С. 7.)

• МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ

6 студзеня ў Віцебскай абласной філармоніі стартаваў праект Каляндная музычная акадэмія. Выкладчыкі акадэміі – *Міхаіл Варатной* (фартэпіяна) і *Аксана Новікава* (вакал). У рамках праекта адбыўся канцэрт камернага аркестра Віцебскай абласной філармоніі пад кіраўніцтвам *Уладзіміра Беляўскага* і гала-канцэрт выкладчыкаў і ўдзельнікаў мерапрыемства..

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 4 студз. – С. 6.)

(Віцьбічы = Витьбичы. – 2011. – 6 студз. – С. 1.)

7 студзеня ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Я. Коласа адбыўся канцэрт духоўнай музыкі.

(Віцьбічы = Витьбичы. – 2011. – 6 студз. – С. 1.)

У Докшыцкай дзіцячай школе мастацтва прайшло цікавае мерапрыемства – “Музычны брэйн-рынг”.

(Родныя вытокі. – 2011. – 19 студз. – С. 6.)

• КІНАМАСТАЦТВА

17 студзеня ў культурна-дзелавым цэнтры “Первомайский” адбылося адкрыццё сучаснага 3D-кінатэатра “3Девятое царство” – сумесны праект ААТ “Третье измерение” і аддзела культуры Віцебскага гарвыканкама. Зала разлічана на 362 месцы.

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 11 студз. – С. 6.)

(Віцьбічы = Витьбичы. – 2011. – 20 студз. – С. 11.)

РАЗДЗЕЛ 1

АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ КУЛЬТУРЫ

Спецыяльная прэмія Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва 2010 года прысуджана заслужанаму аматарскаму калектыву – цырку “Юность” Палаца культуры ААТ “Нафтан”.

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 11 студз. – С. 1.)

(Новая газета. – 2011. – 8 студз. – С. 1.)

7 студзеня начальнікам упраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама прызначан *Уладзімір Уладзіміравіч Цярэнцьеў*.

(Віцьбічы = Витьбичы. – 2011. – 13 студз. – С. 2.)

28 студзеня ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Якуба Коласа прайшла цырымонія ўзнагароджвання ўладальнікаў ганаравога звання “Чалавек года Віцебшчыны”. Дыпломы лаўрэатаў, нагрудныя значкі і прэмію ў памеры 10 мільёнаў рублёў атрымалі 10 лепшых працаўнікаў раёнаў у 19 намінацыях. Званне “Чалавек года Віцебшчыны” ў намінацыі “Культура, искусство, духовное возрождение” прысвоена: *Басу Радзівону Майсеевічу* – генеральнаму дырэктару дзяржаўнай установы “Цэнтр культуры “Віцебск”, *Раўзо Віталю Аляксандравічу* – настаўніку харавых дысцыплін, хормайстру ўзорнага хору ўстановы культуры “Школа мастацтваў №1” г. Віцебска, *Слядзёўскай Алёне Валянцінаўне* – мастацкаму кіраўніку Пастаўскага раённага Дома культуры, *Шлегу Міхаілу Віктаравічу* – кіраўніку заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь ансамбля народнай песні і музыкі “Крыніца” Дубровенскага раённага Дома культуры.

(Віцьбічы = Витьбичы. – 2011. – 27 студз. – С. 11.)

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА

● КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ

Шведская мастачка *Гуніла Пэтаў Шоберг* у рамках праекта “Аспекты жыцця” прэзентавала ў Віцебскім Цэнтры сучаснага мастацтва сваю выставу “Рэльеф і скульптура з воўны” (праект прадстаўлены Пасольствам Швецыі ў Рэспубліцы Беларусь).

(Віцебскі праспект. – 2011. – 27 янв. – С. 5.)

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 29 студз. – С. 8.)

(Народнае слова. – 2011. – 22 студз. – С. 7.)

Па выніках фестывалю духоўнай музыкі “Серебряные звоны” ў Даўгаўпілсе гарадскі народны маладзёжны хор г. Віцебска (кіраўнік – *Віталь Раўзо*, дырыжор – *Аляксандр Раўзо*) у намінацыі “Смешанные хоры” атрымаў першую прэмію, вакальная група *VitVox* Віцебскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя І.І. Салярцінскага ўдастоена другой прэміі ў намінацыі “Женские ансамбли”.

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 20 студз. – С. 11.)

● КЛУБНАЯ СПРАВА

7 студзеня Бешанковіцкі РДК правёў святочную праграму “Калядная зорка” на цэнтральнай плошчы райцэнтра.

(Зара. – 2011. – 5 студз. – С. 8.)

7 студзеня ў раённым Доме культуры г.п. Лёзна адбыўся канцэрт “Медуніца” збірае сяброў”.

(Сцяг Перамогі. – 2011. – 5 снеж. – С. 3.)

7 студзеня ў глядзельнай зале Радзюкоўскага СДК было

персанальная выстава *Інгі Карашкевіч* “преЛЮДИЯ”.

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 18 студз. – С. 2.)

У дзіцячай мастацкай школе № 1 г. Віцебска прайшла выстава студэнта пятага курса мастацка-тэхналагічнага факультэта (спецыяльнасць “дызайн камунікацыйны”) ВДТУ *Паўла Пілаўца*.

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 25 студз. – С. 12.)

Выстава маладых мастакоў Полаччыны – *Аляксея Балтрушэвіча, Івана Іванова, Андрэя Піскуна, Уладзіміра Дарашкевіча, Андрэя Міхайлава, Тацяны Піскун і Андрэя Гура* адкрылася ў Мастацкай галерэі г. Полацка.

(Полацкі веснік. – 2011. – 21 студз. – С. 19.)

Выстава сябраў Беларускага Саюза Мастакоў “Грунвальд 1410”, прысвечаная 600-годдзю перамогі ў Грунвальдскай бітве, адкрылася ў аршанскай гарадской мастацкай галерэі *В.А. Грамыкі*. На выставе прадстаўлены жывапісныя творы мастакоў розных пакаленняў.

(Телеком-экспресс. – 2011. – 20 янв. – С.31.)

(Аршанская газета. – 2011. – 29 студз. – С. 3.)

У раённым Доме рамёстваў г. Лепеля адбылася прэзентацыя выставы мясцовых мастакоў пад назвай “Лепельщина любимая мая...”. На ёй прадстаўлены карціны мастакоў *Івана Будзіча, Аляксандра Саўчанкі, Уладзіміра Пшонкі, Леаніда Масцінскага, Паўла Жарнасека*.

(Лепельскі край. – 2011. – 28 студз. – С. 5.)

23 студзеня ў Аршанскай гарадской мастацкай галерэі *В.А. Грамыкі* прайшлі дзесятыя “Патрыятычныя Оршеведчыя чтеныя”, прысвечаныя літаратурным юбілярам Аршаншчыны.

(Телеком-экспресс. – 2011. – 13 янв. – С. 31.)

(Аршанская газета. – 2011. – 20 студз. – С. 3.)

іканапісу “Крыніца чысціні і спакою”, на якой прадстаўлена каля 70 ікон. Значная частка экспазіцыі – гэта старадаўнія іконы XIX стагоддзя.

(Веснік Глыбоччыны. – 2011. – 22 студз. – С. 2.)

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 22 студз. – С. 8.)

Ва Ушацкім музеі народнай славы імя У.Е. Лабанка пачала дзейнічаць выстава-продаж пад назвай “Легенды душы”. Маладыя мастачкі з г. Віцебска – *Вольга Масакоўская і Тамара Абабкава* – прадставілі жывапісныя і графічныя кампазіцыі на любы густ.

(Патрыёт. – 2011. – 22 студз. – С. 2.)

РАЗДЗЕЛ 3



МАСТАЦТВА

• ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА

Юбілейная выстава пейзажыста *Фелікса Кузняцова* пад назвай “Поры года” адкрылася ў Віцебскім Мастацкім музеі.

(Віцебскі праспект. – 2011. – 27 студз. – С. 23.)

У Віцебскім Мастацкім музеі прайшла персанальная выстава *Вікенція Ральцэвіча*.

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 18 студз. – С. 8.)

Выстава “Сцежкамі Эміліі Плятар” адкрылася ў аршанскай гарадской мастацкай галерэі *В.А. Грамыкі* па выніках пленэра, які праводзіўся Культурна-асветніцкім цэнтрам імя *Язэпа Драздовіча*. На выставе прадстаўлены работы мастакоў з розных гарадоў Беларусі.

(Народнае слова. – 2011. – 27 студз. – С. 16.)

(Телеком-экспресс. – 2011. – 20 янв. – С.31.)

(Аршанская газета. – 2011. – 29 студз. – С. 3.)

У Цэнтры сучаснага мастацтва г. Віцебска адкрылася

праведзена фальклорнае свята “Як Цярэшку жанілі”.

(Кліч Радзімы. – 2011. – 12 студз. – С. 1.)

8 студзеня ў кінаканцэртнай зале “Іскра” г. Докшыцы адбылася чарговая маладзёжная дыскатэка, арганізатарам якой стаў маладзёжны рух “EVENT”, яго лідары *Аляксандра Данілюк і Аляксандр Пусташыла*, а таксама райкам ГА “БРСМ”.

(Родныя вытокі. – 2011. – 15 студз. – С. 1.)

9 студзеня ў Язненскім СДК Міёрскага раёна ў аматарскім аб’яднанні – сямейным клубе “Вера. Надзея. Любоў” прайшлі калядныя сустрэчы.

(Міёрскія навіны – 2011. – 25 студз. – С. 2.)

9 студзеня Дом культуры г. Наваполацка правёў дабрачынную вечарыну “Пришли святки – запевай колядки” для ветэранаў і пенсіянераў.

(Новая газета. – 2011. – 11 студз. – С. 1.)

11 студзеня ў Міёрскім раённым ДOME культуры адбыўся традыцыйны Дзень прызыўніка.

(аодзел культуры Міёрскага райвыканкама)

13 студзеня ў Расонскім раённым ДOME культуры ў межах пасяджэння жаночага клуба прайшла забаўляльная праграма “Прывітанне, стары Новы год!”, у час якой была абрана “Мисс караоке”.

(Голас Расонічыны. – 2011. – 18 студз. – С. 3.)

14 студзеня ў ГДК г. Наваполацка прайшла гарадская калядная вечарына “Величит душа моя Господа”.

(Новая газета. – 2011. – 13 студз. – С. 1; 18 студз. – С.

1.)

15 студзеня ў Лёзненскім РДК прайшоў спектакль “Странная миссис Сэвидж” ў пастаноўцы Народнага тэатра “У пошуку” (*кіраўнік Г.В. Цыганкоў*).

(Сцяг Перамогі. – 2011. – 14 студз. – С. 1.)

3 30 студзеня ў Міёрскім раёне на базе аграгарадка Туркова

пачаўся першы тур агляду-конкурсу калектываў мастацкай самадзейнасці і народнага мастацтва “Беларусь – мая песня”

(аддзел культуры Міёрскага райвыканкама)

(Міёрскія навіны. – 2011. – 15 студз. – С. 1.)

У Сенненскай дзіцячай школе мастацтваў прайшоў тэматычны канцэрт “А ну-ка, сыграй-ка, певунья-балалайка”.

(Голас Сенненічыны. – 2011. – 18 студз. – С. 3.)

На сцэне Дома культуры г. Дуброўна прайшоў раённы агляд-конкурс дзіцячых танцавальных калектываў пад назвай “Крышталны чаравік”.

(Дняпроўская праўда. – 2011. – 5 студз. – С. 2.)

У раённым Доме культуры г. Дуброўна арганізаваны паказ расійска-беларускага поўнаметражнага мастацкага фільма “Брэсцкая крэпасць”.

(Дняпроўская праўда. – 2011. – 22 студз. – С. 1.)

У Асвейскім СДК адбыўся музычна-тэатралізаваны фестываль мастацтваў “Рождественская звезда”.

(Дзвінская праўда. – 2011. – 6 студз. – С. 2.)

У Міёрскім Доме культуры прайшоў дзесяты юбілейны абласны дыяцэзіяльны конкурс каляднай песні “Зорка Бэтліему”.

(Кліч Радзімы. – 2011. – 26 студз. – С. 2.)

У Докшыцкай дзіцячай школе мастацтва прайшло цікавае мерапрыемства – “Музычны брэйн-рынг”.

(Родныя вытокі. – 2011. – 19 студз. – С. 6.)

• **ФЕСТЫВАЛІ, СВЯТЫ, КОНКУРСЫ**

22 - 23 студзеня прайшоў XXVI Міжнародны конкурс спартыўнага бальнага танца “Віцебская сняжынка – 2011”. У групе “Дзеці 12 (да 9 гадоў) лепшымі сталі віцебляне *Назар Дзіканаў і Ульяна Духноўская*. У групе “Дзеці 2” (10-11 год) па праграме Latin у віцеблян

Віцебшчыны 2-й паловы XX-пачатку XXI стагоддзя.”

(Віцебскі праспект. – 2011. – 27 янв. – С. 5.)

20 студзеня ў Аршанскім музеі імя У.С. Караткевіча адбылася прэзентацыя непадцэнзурнага выдання навэлы У. Караткевіча “Ладдзя роспачы”.

(Телеком-экспресс. – 2011. – 20 янв. – С. 31.)

(Аршанская газета. – 2011. – 20 студз. – С. 3.)

3 21 студзеня ў раённым ваенна-гістарычным музеі г. Лёзна працуе выстава калекцыйна-сувенірнай зброі. Арганізатар выставы – віцеблянін *Рамазан Махмудаў*.

(Сцяг Перамогі. – 2011. – 28 студз. – С. 1.)

28 студзеня ў Браслаўскім раённым Доме культуры прайшлі Браслаўскія праваслаўныя чытанні, прысвечаныя пытанням духоўна-маральнага выхавання і духоўнай асветы, а таксама адкрылася выстава творчых работ на калядную тэму “Пад крылом анёла”.

(Браслаўская звязда. – 2011. – 29 студз. – С. 1.)

Мастацка-музычная імпрэза “Калядныя сустрэчы” прайшла ў Сенненскім раённым гісторыка-краязнаўчым музеі.

(Голас Сенненічыны. – 2011. – 22 студз. – С. 6.)

У Сенненскім раённым гісторыка-краязнаўчым музеі адкрылася выстава старых навагодніх цацак “Милые сердцу игрушки”.

(Голас Сенненічыны. – 2011. – 15 студз. – С. 5.)

У гарадской выставачнай зале г. Наваполацка прайшла выстава філакартыі “Навагоднія віншаванні мінулага стагоддзя”, на якой былі прадстаўлены навагоднія і калядныя паштоўкі, выдадзеныя ў другой палове XX стагоддзя.

(Новая газета. – 2011. – 8 студз. – С. 12.)

У Гарадоцкім краязнаўчым музеі адкрылася выстава саломкі і баціка “Дыхание весны”. Яе аўтары *Іван і Кацярына Міхлюк*.

(Гарадоцкі веснік. – 2011. – 29 студз. – С. 1.)

У Глыбоцкім гісторыка-краязнаўчым музеі адкрылася выстава

ШАРКАЎШЧЫНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

Напярэдадні свята Нараджэння Хрыстова ў раённай дзіцячай бібліятэцы прайшла калядная варажба з выхаванцамі сацыяльнага прытулку.

(Кліч Радзімы. – 2011. – 22 студз. – С. 7.)

У Германавіцкай сельскай бібліятэцы прайшла музычная гадзіна “Эстрада, створаная У. Мулявіным”.

ШУМІЛІНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

6 студзеня ў Обальскай гарпасялковай бібліятэцы для моладзі прайшлі фальклорныя вячоркі “Будучае сваё пазнай”.

22 студзеня ў ГДК прайшло пасяджэнне літаратурна-музычнай гасцёўні “3 душой і ад душы”, прысвечаная Калядам, у якім прынялі ўдзел інваліды.

26 студзеня ў Башнеўскай сельскай бібліятэцы была арганізавана акцыя “Бібліятэка – адчыненыя дзверы ў культурны свет” для вучняў старэйшых класаў сярэдняй школы і моладзі.

• МУЗЕЙНАЯ СПРАВА І АХОВА ПМНІКАЎ

3 24 па 28 студзеня прайшлі абласныя курсы навуковых супрацоўнікаў музеяў па тэме “Научное описание музейных коллекций”

(Віцебскія абласныя курсы павышэння кваліфікацыі)

14 студзеня ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі ў рамках сацыяльнага праекта “Цэнтр возроджэння старых традыцый і этыкета “Высокий стиль” прайшоў першы бал “Зимняя сказка”.

(Віцебчы = Витьбичи. – 2011. – 20 студз. – С. 12.)

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 18 студз. – С. 1.)

20 студзеня ў Духаўскім кругліку г. Віцебска адбылася прэзентацыя бібліяграфічнага даведніка *Мікалая Півавара* “Краязнаўцы

шостае месца, а па праграме *Standard Макс Шчэрбіч і Ірына Андрэева* (“Дынама”) заваявалі серабро. Першае месца па гэтых праграмах атрымалі ўдзельнікі з г. Мінска. У камбінаванай праграме (4 танцы) ў гэтай узроставай катэгорыі віцебляне занялі 1-е і 2-е месца адпаведна – *Уладзіслаў Зімнік і Уляна Цевялёва* (“Фэст”) і *Уладзіслаў Віткоўскі і Ірына Навасёлава* (“Аэліта”), а ў праграме з 6 танцаў віцебляне *Кірыл Таўкач і Анжэла Буевіч* (“Фэст”) атрымалі бронзавы медаль.

У групе “Юніёры 1” (12-13 лет) у лацінаамерыканскай праграме танцоры з Віцебшчыны ў фінал не выйшлі. У еўрапейскай праграме *Алег Пятроўскі і Кацярына Ягорава* (“Дынама”) занялі 4 месца. У камбінаванай праграме (4 танцы) 1-е месца ў палачан *Глеба Хазарава і Сафіі Цыганковай*, а 2-е – у віцеблян *Данііла Рудака і Ганны Васюцінай* (“Дынама”), у шасці танцах лідзіравалі *Віктар Улянаў і Марыя Салаўёва* (“Дынама”).

У групе “Юніёры 2” (14-15 год) у абавязковай праграме *Standard і Latin* усе прызавыя месцы ў віцеблян: 1-е месца ў *Арсенія Водадохавы і Валерыі Раманавай* (“Фэст”), 2-е ў *Уладзіслава Масленікава і Марыі Гецьман* (“Меренга”) і 3-е ў *Арцёма Давалёва і Яны Ратомскай* (“Арабеск”).

У групе “Моладзь” (16-18 год) у лацінаамерыканскай праграме ў беларусаў 3-е месца (*Аляксей Ткачук і Надзея Валуй*, г. Мінск), у еўрапейскай праграме 1-е месца ў мінчан, а 2-е – у віцеблян *Дзмітрія Пілецкага і Віты Поршынай* (“Меренга”). У групе “Дарослыя” (ад 16 год і старэйшыя) у міжнародным рэйтынгамым турніры – *IDSF International Open Latin* – беларусы да фінала не дайшлі. Тут першае месца ў расіян *Нікіты Броўкі і Анастасіі Мельнікавай*. У турніры *IDSF International Open Standard* 1-е месца занялі *Ягор Дулебенец і Аляксандра Самародская* (г. Мінск), 2-е – *Аляксандр Самасюк і Сафія Аксянчук* (г. Мінск).

(Віцебчы = Витьбичи. – 2011. – 27 студз. – С. 9.)

(Віцебскі праспект. – 2011. – 27 янв. – С. 13.)

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 25 студз. – С.2.)

(Народнае слова. – 2011. – 25 студз. – С. 1; 27 студз. – С.

2.)

18 – 19 студзеня ў г. Мінску прайшлі Дні Полацка як культурнай сталіцы краіны 2010 года. З творчай справаздачай выступілі каля 400 прадстаўнікоў горада. У праграме справаздачы былі – гала-канцэрт лепшых полацкіх творчых калектываў на сцэне Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра, спектакль Заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь “Пілігрым” Гарадскога палаца культуры, выставы і прэс-канферэнцыі.

(Народнае слова. – 2011. – 18 студз. – С. 7.)

(Полацкі веснік. – 2011. – 28 студз. – С. 4.)

8 – 9 студзеня ў кінананцэртнай зале “Іскра” г. Докшыцы ў рамках рэспубліканскага агляду-конкурсу дзіцячай творчасці “Добры дзень, свет” прайшоў раённы фестываль “Юныя таленты”.

(Родныя вытокі. – 2011. – 12 студз. – С. 1.)

● САМАДЗЕЙНАЯ ТВОРЧАСЦЬ

7 студзеня ў Віцебскім Цэнтры народных рамёстваў і мастацтваў “Дзвіна” прайшло тэатралізаванае свята “Віцебскія каляды”.

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 6 студз. – С. 24; 11 студз. – С.

1.)

(Народнае слова. – 2011. – 11 студз. – С. 8.)

(Віцьбічы = Витьбичы. – 2011. – 11 студз. - С. 1.)

8 студзеня ў Віцебскім цэнтры “Маладзік” адкрылася выстава-конкурс дзіцячай творчасці “Рождественские мотивы”.

(Віцьбічы = Витьбичи. – 2011. – 6 студз. – С. 1.)

15 студзеня ў Віцебскім Цэнтры народных рамёстваў і мастацтваў “Дзвіна” адбыўся калядны канцэрт “Усе зорачкі ў госці да нас”.

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 15 студз. – С. 8.)

СЕННЕНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

У раённым Доме культуры прайшло свята “Віншаванне на Ражство”, дзе супрацоўнікі Сенненскіх цэнтральнай і дзіцячай бібліятэк прапанавалі гасцям выставу-продаж “Калядныя прысмакі”.

(Голас Сэнненшчыны. – 2011. – 29 студз. – С. 7.)

ТАЛАЧЫНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

“Імгненні жыцця” – пад такой назвай адбыўся ў цэнтральнай раённай бібліятэцы літаратурны вечар, прысвечаны 90-годдзю з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі *Івана Шамякіна*.

(Наша Талачыншчына. – 2011. – 22 студз. – С. 1.)

У Коханаўскай бібліятэцы прайшло каляднае свята для дзяцей “Взошла звезда над Вифлеемом”.

(Наша Талачыншчына. – 2011. – 15 студз. – С. 1.)

УШАЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

12 студзеня ў Іллюшынскай сельскай бібліятэцы ў межах пасяджэння жаночага клуба “Лада” была праведзена музычная вечарына “Звезда песняра”, прысвечаная 70-годдзю з дня нараджэння народнага артыста Беларусі *У. Мулявіна*.

25 студзеня ў чыгальнай зале цэнтральнай раённай бібліятэкі прайшоў вечар-партрэт “У глыбіні жыцця” да 90-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі *Івана Шамякіна*.

28 студзеня ў раённай дзіцячай бібліятэцы адбыўся бенефіс чытача “Я раскажу вам”.

ЧАШНІЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

У Новалукомльскай гарадской бібліятэцы прайшоў вечар пытанняў і адказаў “Што ёсць чалавек? Таямніца стварэння чалавека”.

выстава творчых работ “Рукатворныя цуды”, падрыхтаваная сумесна з Домам рамёстваў.

13 студзеня адбылося адкрытае пасяджэнне народнага клуба “Субяседніца” – “Весяліцца за вокнамі завіруха”.

ЛЕПЕЛЬСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

У Чарэскай сельскай бібліятэцы экспануецца выстава “Зямля, адкуль мы родам”. На ёй прадстаўлена літаратура пра Віцебшчыну і Лепельшчыну, публікацыі з раённай газеты “Лепельскі край” пра землякоў, іх працоўныя будні і адпачынак.

(Лепельскі край. – 2011. – 25 студз. – С. 6.)

ЛЁЗНЕНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

У сельскай бібліятэцы аграгарадка Якубоўшчына да 90-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі *Івана Шамякіна* былі наладжаны “Шамякінскія чытанні”.

МІЁРСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭКА

Прэзентацыя серыі кніг “Казкі новага стагоддзя” прайшла ў раённай дзіцячай бібліятэцы. Дзеці пазнаёміліся з новымі творамі *Генадзя Аўласенкі, Наталлі Бучынскай і Вольгі Шчукінай*.

ПОЛАЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

5 студзеня ў Кушлікаўскай сельскай бібліятэцы сумесна са школай прайшоў літаратурны рынг “Страна, котрой нет на глобусе”.

6 студзеня ў Багатырскай сельскай бібліятэцы сумесна з СДК прайшлі калядныя вячоркі “Добры вечар, шчодры вечар”.

25 студзеня ў Шпакоўшчынскай бібліятэцы-клубе адбылася літаратурна-музычная вечарына “Татьянин день”.

17 студзеня ў Цэнтры культуры “Віцебск” адкрылася выстава “Зимний букет” народнага клуба кветкаводаў-аматараў.

(Віцебскі рабочы. – 2011. – 15 студз. – С. 8.)

(Народнае слова. – 2011. – 13 студз. – С. 1.)

У Докшыцкім ДOME рамёстваў адбылася справаздачная выстава клуба “Докша” “Калядныя ўзоры”. На выставе прадстаўлены вырабы 19 майстроў у розных тэхніцах: чаканка, разьба па дрэве, кераміка, лозапляценне, бісерапляценне, вышыўка, аплікацыя з саломы, маляванне, манатыпія.

(Родныя вытокі. – 2011. – 19 студз. – С. 6.)

У Бешанковіцкай школе мастацтва адбыўся калядны канцэрт з ўдзелам квінтэту “Вакаліз” з аграгарадка Астроўна.

(Зара. – 2011. – 28 студз. – С. 8.)

Падчас калядных святаў у Полацкім гарадскім Цэнтры рамёстваў і нацыянальных культур адкрылася выстава вышытых карцін “Вальс кветак” *Вольгі Задоранка*.

(Полацкі веснік. – 2011. – 14 студз. – С. 19.)

22 студзеня ў аграгарадку Акцябрскі на базе Цэнтра рамёстваў “Адраджэнне” адкрыўся Цэнтр духоўнага развіцця і выхавання імя Серафіма Сароўскага, адзіны ў Прыдзвінскім крае.

(Жыццё Прыдзвіння. – 2011. – 25 студз. – С. 1.)

Народны тэатр моды “Вобраз” (кіраўнік *Т.В. Сыраватнікава*) Верхнядзвінскай дзіцячай школы мастацтваў адзначыў сваё дзесяцігоддзе.

(Дзвінская праўда. – 2011. – 11 студз. – С. 1.)

• БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА

ВІЦЕБСКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

У студзені ва ўсіх бібліятэках сеткі прайшлі Дні літаратуры да 90-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі *Івана Шамякіна*.

12 студзеня бібліятэка імя П. Броўкі для членаў клуба эстэтычнага выхавання “Вясёлка” правяла музычную вечарыну “Нота судьбы”, прысвечаную 70-годдзю з дня нараджэння *У. Мулявіна*.

21 студзеня ў бібліятэцы імя І. Крылова прайшло пасяджэнне літаратурна-музычнай гасцёўні “Рождественские встречи” з удзелам творчай групы “Каўчэг” (мастацкі кіраўнік *А.А. Іваноў*).

НАВАПОЛАЦКАЯ ГАРАДСКАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

12 студзеня ў цэнтральнай бібліятэцы імя У. Маякоўскага адбыўся калядны канцэрт “И пусть сияет Рождества звезда”.

18 студзеня ў бібліятэцы імя А.С. Пушкіна прайшла вечарына “Мотивы и мелодии души”, прысвечаная творчаму і сямейнаму дуэту *Венядзікта і Фаіны Грынёвых*, удзельнікаў народнага літаратурна-музычнага аб’яднання “Крылья”.

(Новая газета. – 2011. – 15 студз. – С. 12.)

27 студзеня ў цэнтральнай бібліятэцы імя У. Маякоўскага прайшла прэзентацыя зборніка “Подыхам адзіным”, які выдадзены ў серыі “Гоман” (г. Мінск).

БЕШАНКОВІЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

6 студзеня ў Астровенскай сельскай бібліятэцы сумесна з РДК і школай мастацтва праведзена фальклорна-этнаграфічная свята “Ой, калядныя, бліны ладныя”.

27 студзеня ў чытальнай зале цэнтральнай раённай бібліятэкі прайшла вечарына-партрэт “Пісьменнік з вялікай творчай спадчынай” да 90-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі *І. Шамякіна*.

БРАСЛАЎСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

28 студзеня ў Мяжанскай сельскай бібліятэцы прайшло віртуальнае падарожжа “Мая радзіма – Беларусь”.

30 студзеня ў Відзаўскай гарпасялковай бібліятэцы адбылася

сустрэча за круглым сталом “Только Белая Русь – дом родной” з ўдзелам старшыні сельскага Савета *Н.А. Цыўнель*.

30 студзеня ў Слабодкаўскай сельскай бібліятэцы ў рамках пасяджэння клуба цікавых сустрэч быў рэалізаваны літаратурны міні-праект “Браму скарбаў сваіх адчыняем” – сустрэча з мясцовым паэтам *Д.К. Ваўчком* і прэзентацыя яго кнігі “Браслаўскі вальс”.

ВЕРХНЯДЗВІНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

Да 90-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна праведзены літаратурныя ўрокі: “Іван Шамякін і яго кнігі” ў Сар’янскай сельскай бібліятэцы, “Талант, дадзены богам” – у Шайцераўскай бібліятэцы.

ВІЦЕБСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

У Ацябрскай сельскай бібліятэцы ў рамках клуба для падлеткаў “Ветразь” прайшоў Дзень прававых ведаў “Падлетак і закон”.

У Суражскай гарпасялковай бібліятэцы адбылася прэм’ера кнігі *Р.А. Мядзведэва* “Александр Лукашенко: контуры белорусской модели”.

У Альгоўскай сельскай бібліятэцы сямейнага чытання прайшоў Дзень сям’і “Сям’я – прытулак душы”.

У Сасноўскай сельскай бібліятэцы праведзены бібліяграфічны агляд творчасці народнага пісьменніка Беларусі *Івана Шамякіна* “З цэлым народам гутарку весці...” да 90-годдзя з дня яго нараджэння.

ГАРАДОЦКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

28 студзеня ў раённай дзіцячай бібліятэцы прайшла гадзіна духоўнасці “Да дабра праз слова”. На мерапрыемства быў запрошаны пратаірэя мясцовага храма.

ДУБРОВЕНСКАЯ РАЁННАЯ СЕТКА БІБЛІЯТЭК

3 5 па 29 студзеня ў раённай дзіцячай бібліятэцы прайшла